

ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСЬКАГО АБКМА КП(б)Б
№ 201 (6177) 30 жніўня 1938 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

СЁННЯ—ТРЕЦЯЯ ГАДАВІНА ВЯЛІКАГА СТАХАНАЎСКАГА РУХУ БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПРЫВІТАННЕ СТАЛІНСКІМ ВЫХАВАНЦАМ, ГЕРОЯМ і ГЕРАІНЯМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ, ЯНІЯ МАЦУЮЦЬ МАГУТНАСЦЬ НАШАЙ КВІТНЕЮЧАЙ РАДЗІМЫ, МНОЖАЦЬ ЯЕ БАГАЦЦІ!

ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ!

Сёння савецкі народ адзначае знамянальную дату. Роўна тры год таму назад — 30 жніўня 1935 года — радавы забойчык Данбаса Аляксей Стаханавіч ударам свайго молата зрабіў пачатак вышэйшага этапу сацыялістычнага спаробніцтва — магутнага ўсёнароднага стаханавіцкага руху. Гэта быў адзак непартыйнага большавіка на прамую правядыра таварыша Сталіна, сказаную ім у маі 1935 года на выпуску акадэмікаў Чырвонай Арміі.

«Тэхніка на чале з людзьмі, аваладоўшымі тэхнікай, — гаварыў таварыш Сталін, — можа і павіна даць цуды. Калі-б на нашых пераходных заводах і фабрыках, у нашых саўгасах і калгасах, у нашай Чырвонай Арміі мелася дастаткова колькасць кадрў, здольных асяляць гэтую тэхніку, краіна наша атрымала-б ефекты ў тры і ў чатыры разы больш, чым яна мае зараз».

Заклік правядыра быў пачут і падхоплен. Праз чатыры месяцы Стаханавіч за 6 гадзін вырабіў 102 тоны вугалю замест 7 тон па норму. Услед за гэтым шырока пачала разгортацца хваля вытворчага ўдэлу ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. За ініцыятарамі стаханавіцкага руху — Стаханавым, Крываносам, Вінаградзкім, Бусыгіным, Сметаніным, Гулявым — да вышніх сацыялістычнай прадукцыйнасці працы падняліся сотні тысяч рабочых і работніц калгаснікаў і калгасніц. Стаханавіцкі рух, выстаўлены вяснінкі Сталіным, стаў усёнародным рухам, уяўляючым сабой узор той высокай прадукцыйнасці працы, якую можа даць толькі сацыялізм.

З кожным годам расце армія сталінскіх выхаванцаў. Стаханавіцкі рух — гэты найбольш жыццёвы, пераможны рух сучаснасці — робіцца ўсё больш масавым, забяспечваючым нашай краіне перамогу ў спаробніцтве з капіталізмам у галіне прадукцыйнасці працы, а «прадукцыйнасць працы, гэта ў апошнім рахунку самае вельмае, самае галоўнае для перамогі новага грамадскага ладу» (Ленін).

Новая тэхніка, новыя людзі, аваладоўшы гэтай тэхнікай, праца для сябе, для свайго класа, для свайго грамадства, роў матэрыяльна і культурна ўзроўню працоўных — вось тыя крыніцы, якія нарадзілі творчы працоўны ўдзел у нашай краіне, вось тыя ўмовы, якія, па вызначэнню таварыша Сталіна, нарадзілі і рушылі наперад стаханавіцкі рух, той рух, які нясе ў сабе першыя пачаткі культурна-тэхнічнага ўдэлу рабочага класа, які падрыхтоўвае ўмовы для пераходу ад сацыялізма да камунізма, стварае прашпэкт для знішчэння процілеглаці паміж разумовай і фізічнай працай.

Стаханавіч — гэты рэвалюцыйны вытворчасці — паказаў ўсюму свету, на што здольны працоўныя, якія вызваліліся ад капіталістычнай эксплуатацыі. Даўно перагледжаны застарелыя нормы, апракнутыя стаханавіч і ягоныя таварышы. Але і новыя нормы — не мажа. Тысячы дзесяткі тысяч рабочых выконваюць па дзевяці і больш норм. Кожны дзень прыносіць весткі аб новых, бліскучых перамогах стаханавіцаў.

Электразваршчык Віцебскага паравознага дэпо тав. Палонін выказаў больш чым 12 норм за змену. На віцебскім вагонарамонным пункце токар тав. Макараў і каваль тав. Землякоў далі звыш чым па 7 норм за змену. Стаханавіцкіх выхаванцаў імя Кірава — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — тав. Ціханавіч, стаханавіцкіх віцебскага завода імя Кірава т. Ліп і Школьнік, фабрыкі імя Кім тав. Падскоцева, гомельскага камбіната «Спартак» тав. Канбой, Жлобінскага дэпо тав. Таракор і рад іншых дамоў ад двух да сямі норм. Усё гэта — арыяны сведчанне таго, якія вельмінае магутнасці для росту прадукцыйнасці працы ёсць у нашай краіне.

Выдатныя людзі растуць і множацца.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР
Аб узнагароджанні т. БЛІДМАНА А. Ф.
ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга

За выдатную ініцыятыву ў справе механізацыі пагрузачна-разгрузачных работ і павышэння прадукцыйнасці працы пры пагрузцы ўзнагародзіць тав. Блідмана А. Ф. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРНІН.

Масква, Крэмль. 29 жніўня 1938 г.

РЭЙС ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“

ЛЕДАКОЛ „ІОСИФ СТАЛІН“ НА ПОУШЛЯХУ ДА МУРМАНСКА
БОРТ ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“, 28 жніўня, (БЕЛТА). Ідзем праляма Скагерак. Набліжаецца да берагоў Нарвегіі. Паўночнае мора су...
БОРТ ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“, 29 жніўня, (БЕЛТА). Учора вяртаюцца ледокол наблізіўся да берагоў Нарвегіі, пакрытых густымі лясамі. З наступленнем змяркання на беразе завіхлялі чырвоныя і жоўтыя агні



ТАВАРЫШ СТАЛІН СЯРОД СТАХАНАЎЦАЎ.

ЛОЗУНГІ ЦК ВЛКСМ ДА XXIV МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА ДНЯ

1. Няхай жыве XXIV Міжнародны юнацкі дзень — дзень барацьбы працоўнай моладзі ўсёго свету супраць імперыялістычнай вайны і фашызма, за мір, за сацыялізм!
2. Палінае прывітанне вяснінкі Сталіну ад асавай моладзі! Няхай жыве наш настаянік і друг, правядыр народаў таварыш Сталін!
3. Камсамольцы і камсамолкі! Будзьце дастойнымі сынамі і дочкамі нашай мацеры — Усёнароднай Камуністычнай Партыі! Няхай жыве вяснінкі і дачкі большавіцкай і яе Ленінска-Сталінскай ЦК!
4. Маладыя пролетарыі, працоўная моладзь капіталістычных краін! Згуртувайцеся ў адзіны фронт барацьбы супраць фашызма — смяротнага ворага нашай моладзі!
5. Барацьба імпэрыялістычнага народа супраць уну-транага і імпэрыялістычнага фашызма — гэта ўсё перадавое і прагрэсіўнае чалавечства. Прывітанне гераічнаму іспанскаму народу, які змагаецца за сваю незалежнасць і свабоду!
6. Няхай жыве італьянскі народ, які змагаецца супраць італьянскага захватчыцтва! Няхай жыве камуністычная партыя і камуністычны саюз моладзі Кітая!
7. Большавіцкае прывітанне рэвалюцыйным пролетарыям Германіі! Няхай жыве гераічная камуністычная партыя Германіі! Няхай жыве таварыш Тэльман!
8. Фашысты рыхтуюць новую савецкую бойню і напад на СССР. Маладое пакаленне ўсёго земнага шара! Змагайцеся за мір, супраць небяспекі вайны! Абароніце Савецкі Саюз — бацькаўшчыну міжнароднага пролетарыята! Няхай жыве савецкая мірная палітыка!
9. «Мы стамі за мір і адстойваем справу міру. Але мы не баямы пагрозы і гатовы адказаць ударам на ўдар падальшчыкаў вайны» (Сталін).
10. «Беззаставяна абарона сацыялістычнай бацькаўшчыны, умацаванне ле магутнасці, дабрыту і славы — ёсць свая святы і кроўны абавязан члена ВЛКСМ». (Праграма ВЛКСМ).
11. Абарона бацькаўшчыны ёсць свяшчэнны абавязан кожнага грамадзяніна СССР!
12. Няхай жыве наш родныя, пераможныя Чырвоныя Армія — магутныя аплот мірнай працы народаў у СССР, верны страж заваб Вяснянай Навострычнай рэвалюцыі! Няхай жыве Маршал Савецкага Саюза, малезны Наріом Абароны таварыш Варахшылаў!
13. Няхай жывуць савецкія лётчыні, гордыя окаяны нашай радзімы, якія дабіліся савецкіх авіяцыйных зоркаў!
14. Прывітанне байдкам-пагранічнікам, зоркім вартарым краіны сацыялізма!
15. Няхай жыве Ваенна-Марскі Флот СССР — надзейная ахова марскіх граніц нашай радзімы!
16. Няхай жыве Камуністычны Інтэрнацыянал — кіраўнік і арганізатар барацьбы супраць вайны, фашызма і капіталізма! Няхай жыве камунізм!
17. Прывітанне рэвалюцыйнай моладзі капіталістычных краін! Няхай жыве Камуністычны Інтэрнацыянал моладзі!
18. «Патрэбна буд дзесьці інтэрнацыяналізм лункаў заўсёды над камсамолам» (Сталін). Выхаванне моладзі нашай краіны ў духу вялікага брацтва працоўных усёго свету!
19. Вынарачнем ворагаў народа, траціцкія-бухарынскія шпіёны, тэрарыстаў і дыверсантаў — агентаў фашызма! Смерць здраднікам радзімы!
20. Няхай жыве слаўныя рулявыя Комінтерна, бестрашыя барацьбіты супраць фашызма таварышы Дзімітраў!
21. Маючы згуртуем усю працоўную моладзь вакол савецкай улады! Няхай жыве савецкі ўрад і яго слаўны кіраўнік таварыш Молатаў!
22. Савецкая моладзь — адзіная моладзь у свеце, якая атрымала поўнае права на працу, на асвету і права на адпачынак. Дзякуй таварышу Сталіну за шчасліваю юнацкі!
23. «Няхай жыве савецкая моладзь!» (Сталін).
24. Марксісцка-ленінскае тэорыя — востры і шчыры зброя барацьбы пролетарыята. Камсамольцы і камсамолкі, вылучайце вясняны ідэй Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна! Няхай жыве ланізм!
25. Прывітанне новаму папаленню Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — прызыўнікам!
26. Вясняны сцяг сацыялістычнага спаробніцтва! Шырай размах стаханавіцкага руху! Маладыя рабочыя і калгаснікі, уключайцеся ў спаробніцтва, прысвечанае XX-годдзю Ленінска-Сталінскага камсамола!
27. Навучайцеся савецкай школе! Авадоўдайце навукай! Будзьце выдатнымі вучобні!
28. Няхай жывуць савецкія дзяткі — слаўныя дачкі сацыялістычнай радзімы!
29. «Патрэбна ўвесь наш народ трымаць у стане мабільнага гатоўнасці перад тварам небяспекі вайнага нападу, каб ніяка «выпадковасць» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагоў не маглі зацігнуць нас знямаць»... (Сталін).
30. Малады Савецкага Саюза! Дастойна сустрачаюць у СССР, верны страж заваб Вяснянай Навострычнай рэвалюцыі! Няхай жыве Маршал Савецкага Саюза, малезны Наріом Абароны таварыш Варахшылаў!
31. Маладыя калгаснікі і калгасніцы! Змагайцеся за стварэнне 7-8 мільярдаў пудоў зярна ў год! За высокую прадукцыйнасць жыццёлагадоўлі!
32. Няхай жыве маральнае і палітычнае адзінства савецкага народа, які завянаў пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі свабоду і незалежнасць нашай радзімы!
33. Гісторыя большавізма — лепшая школа барацьбы і жыцця для маладога пакалення. Камсамольцы, малады працоўныя, вывучайце гісторыю партыі Леніна — Сталіна!
34. Ліквідуем поўнаасю ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі вясняны шкідніцтва права-траціцкіх наймітаў замежных разведкаў! Пераварым СССР у непрыступную крэпасць сацыялізма!
35. Самавратыка — аснова большавіцкага выхавання кадрў. Шырай разгорнем самакритыку ў Ленінска-Сталінска!
36. Быт неаддзялім ад палітыкі. Маральнае чыста камсамольца — надзейная гарантыя ад палітычнага разлужэння!
37. Няхай жыве Сталінская Канстытуцыя — Канстытуцыя пераможнага сацыялізма і сапраўднага дэмакратызма!
38. Гарачае камсамольскае прывітанне слаўнаму кіраўніку чыгжы індустрыі і транспарта — Л. М. Нагановічу!
39. Гарачае камсамольскае прывітанне сталінскаму нарочу, нястомнаму барацьбіту з ворагамі народа Н. І. Ежова! Няхай жыве верны страж рэвалюцыі — НКВД!
40. Няхай жывуць савецкія дзеці! Яшчэ большымі ілюмінамі і любіваю аружым нашых дзяцей!
41. Камсамольцы і камсамолкі! «Вучыцеся большавіцкаму і вядзіце ўперад кітаючыся! Балтачы памешні, працуйце паболей — і справа ў вас выйдзе наверх!» (Сталін).
42. Камсамольцы і камсамолкі, моладзь Савецкага Саюза! Шчыльна згуртуем вакол вялікай большавіцкай партыі! Няхай жыве пераможны сцяг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна! Авадзім усё нашы сілы, усю палкасць нашай моладзі вялікай справе камунізма!
43. Злобныя ворагі савецкага народа прававалі падарваць магутнасць Чырвонай Арміі. Маладыя бойцы Чырвонай Арміі! У адказ на прокіні ворагаў павысім баявую і палітычную падрыхтоўку!
44. Цароўнікі і септанты імкнучы атрыцьці свадомнасць моладзі і дзятцы яам рэлігіі. Дзедзім рашучы адпор ворагам, падрыўной рабоце мракі-бесаў! Шырай разгорнем антырэлігійную прапаганду!
45. Узмацнім рэвалюцыйную пільнасць! Паканчым з палітычнай беспалітнасцю ў нашым авіа-роўдзі!
46. Траціцкія-бухарынскія здраднікі хацелі аднаць у савецкага народа і нашай моладзі радонае, забеспечанае жыццё. Ніякай літасці ворагам народа — прадажнікам сацыялістычнай радзімы!

ЦК ВЛКСМ.

СЁННЯ ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНИКАЎ СТАЛІЦЫ

Сёння сталіца рэспублікі будзе сведкай велічнага парада фізкультурнікаў, прысвечанага 20-годдзю слаўнага Ленінска-Сталінскага камсамола. 15 тысяч фізкультурнікаў стройнымі калонамі выйдуть на вуліцы і прыгавяжыцца з плошчы Менска. Песні шчаслівай савецкай моладзі напоўняць паветра.

Роўна ў 12 гадзін, адкрываючы рух калон, прыляце мастанца афармлена кампазіцыя, абрамялючая скульптуру лепшага друга савецкіх фізкультурнікаў, настаўніка і бацькі працоўных — таварыша Сталіна. Следам на плошчу ўступіць жываперадавальная дэманстрацыя сілы і магутнасці савецкай моладзі, яе гатоўнасць да абароны савецкай маці-радзімы, прайдуць прыгожа аформленыя калоны фізкультурнікаў. У іх ра-

ЯКІМ БУДЗЕ СВЯТА НА СТАДЫЁНЕ „ДЫНАМА“

Дэманстрацыя сілы і згуртаванасці савецкай моладзі закончыцца на вуліцы і на плошчы Леніна з тым, каб у новым бляску і прыгожасці паўтарыцца на зялёным полі стадыёна «Дынама». Тут, спаробніваючы ў красавіскай афармленні і спартыўным майстэрстве, калектывы фізкультурнікаў Чырвонай Арміі, спартыўных таварыстваў і дзяткі працоўных пудоў паказі сілы, ловкасці і прыгожасці нашай моладзі.

Першыя тысячы глядачоў з'явіцца «блакітны экспрэс», на якім уехалі на Красную плошчу ўзельнікі ўсёнароднага парада фізкультурнікаў ад Беларусі. Студэнты ордэнаванага Інстытута фізкультуры паўтараць сваю спартыўную ініцыятыву, якой апладдываюць вялікі Сталін.

Надоўга астанецца ў памяці выштурганне фізкультурнікаў Віцебска.

... Парыў ветра раскідае шугу сцягоў. На полі з мускулістых бронзавых ад загарац цел пабудавана сцяна Крэмыля. Горла высічка ўвечыняла бліскучай зоркай вежа. Група дзяткі выконвае шпастычны танец.

Чароўная мелодыя любімай песні «Родина» раптам пераўвасаўваецца трывожнымі нотамі. У момант у руках фізкультурнікаў з'яўляюцца вінтоўкі. Мірныя сцены Крэмыля ашчэпываюцца жорсткім гарматам, пабліскаваючы гусеніцамі паўзе танк.

Невычарпальнае вынаходніцтва ствараюць выдатныя правілы фізкультурнікі рэспублікі. Усё, што паказуць яны сёння, цудоўна. Усё — красачнае сведчанне выдатных якасцей нашай моладзі, яе пастаяннай гатоўнасці да пераможнага абароны радзімы.

РАСЦЕ МАГУТНАЯ АРМІЯ СТАЛІНСКІХ ПІТОМЦАЎ

ТРИ ГОДЫ

Три года таму назад калі магутная хваля слаўнага сталінаўскага руху малангава пракапілася па ўсёй нашай неволянай радзіме, я загарэў жаданнем паследаваць прыкладу Алексея Стаханова і апракінуць старыя нормы і лаваўшы тады ў абутковай прамысловасці.

У памяты для мяне дзень, 9 верасня 1935 года, я замест 450 пар па норму звышчуў 1.200 пар абутку, выканаўшы норму на 280 проц. Брат мой Зяік у гэты ж дзень таксама паказаў узоры высокай прадукцыйнасці працы. Прадуючы над швікоўкай наскоў, ён выканаў сваю норму на 270 проц.

Гэтых поспехаў у рабоце мы дабіліся не выпадкова. Прышлося намала папрадаваць над ліквіднай лінійкай руху ў рабоце, далацьём вывучэннем аб'ектнай машыны, добра вывучышы ўсе яе капрызы. Як правіла, я пачаў добра даглядаць за сваім рабочым месцам. Усё гэта разам узятая і забяспечыла высокую прадукцыйнасць працы.

Нашаму прыкладу неадкладна паслелвалі і астатнія пералавыя рабочыя фабрыкі. Колькасць сталінаўскай пачала расці літаральна з кожным днём. Гістарычныя словы таварыша Сталіна, сказаныя ім на першай Усеаюнавай нарадзе сталінаўскага руху аб тым, што «Сёння сталінаўскае імя мала, але хто можа сумнявацца, што заўтра іх будзе ў дзесяць разоў больш» з выключнай яскасцю панавіраваў на прыкладзе росту колькасці сталінаўскага на нашай фабрыцы.

Калі ў 1936 годзе мы мелі 449 сталінаўскаў і 162 ударнікі, то на 1 жніўня 1938 года ёсць 664 сталінаўскі і 239 ударнікаў.

Стаханавскі рух значна палепшыў дабрабыт нашых рабочых. Сярэдні дабыны заробтак рабочага фабрыкі вырас з 10 р. 45 кап. у 1937 г. да 11 р. 62 кап. у 1938 г. Прадукцыйнасць працы ў параўнанні з мінулым годам далавілася на 12 проц.

Выдатныя рэзультаты ў рабоце дасягнулі нашы пералавыя сталінаўскі. Тав. Бернштейн, які з'яўляецца адным з ініцыятараў сталінаўскага руху ў заводным цэху, сістэматычна выконвае норму на 150-160 проц і дае 7,5 проц. эканоміі мяккага тавару.

Стаханавец штамповачага цэха тав. Петручэ выконвае норму на 140 проц і дае эканоміі цвёрмага тавару на 6,3 проц. 58 сталінаўскаў фабрыкі з'яўляюцца лухостнікамі.

Я асабіста з дня майго перагата рэкорда сістэматычна перавыконваю норму. Характэрна адзначыць, што калі ў 1935 годзе ў дзень майго рэкорда я аблятаў 1.200 пар абутку, то зараз я аблятаю 2.100 пар. Мой месячны заробак склаўся 900-1000 рублёў. За год сталінаўскай працы я зажуў культурным і асабым жыццём.

Знаю сталінаўскага — майстра сваёй справы адной толькі практыкай, без сур'ёзнай вучобы не ўтрымаю. Таму я ўжо другі год займаюся ў інстытуце па павышэнню кваліфікацыі гаспадарнікаў. За час вучобы я моцна алчуў, як вырас мой тэхнічны, палітычны і агульнаадукацыйны ўзровень. У гэтым годзе партыйная арганізацыя прыняла мяне ў калытавы партыі. За ўсё гэта я дзякую ад шчырага сэрца нашаму дарогаму і любімому правядару, лешаму другу сталінаўскаму вядлікаму Сталіну.

Г. Н. СНАБЛО,
сталінавец менскай абуткавай фабрыкі імя Кагановіча.

СТАЛІНСКІ ЎРАДЖАЙ

Яшчэ тыдні тры назад жыццёвы колас, нібы валіты сьвіном, нізка кінуўся к долу. Калгаснікі, глядзячы на багаты ўраджай, любаваліся пладамі сваёй плённай большавіцкай працы.

Сёння, пасля першага абмалоў, мы з гонарам заяўляем:

— Высокі сталінінскі ўраджай намі зававаў! Зававаўна заможжым калгаснае жыццё!

Кожны гектар пасевунай плошчы маў па 20 цэнтнераў жыта. На асобных участках ураджай дасягнуў 25 цэнтнераў з гектара. Вядлікага ўраджая дабіліся мы і па яравым культуры. Асабліва добра ўраджай лён. Пасевы селекцыйнага льну даюць 6 цэнтнераў льна на сям'я. Выдатнае будзе і валакно.

Наш калгас залічан калытатам на Усеаюнавую сельскагаспадарчую выстаўку.

Высокі ўраджай не прышоў сам. Бараньба за яго пачалася яшчэ ў мінулым годзе. Высокаякасная апрацоўка добра ўгноеных папараў, свечасоная сяўба з захаваннем ўсёх агратэхнічных правіл — закладлі пачатак барацьбы за сапраўдны сталінінскі ўраджай.

Ранняя вясной, калі толькі з палёў сышоў снег, мы правалі бараньванне ўсёх пасеваў азімых. Вясною ж зроблена падкормка пасеваў мінеральнымі ўгнаеннямі. Асабліва сур'ёзную ўвагу зварнулі мы на свечасоўную і высокакакасную ўборку.

Ураджай мы ўборалі жняўкамі і прыстасаванымі да іх зернеўлавіваў. Пасля жыва зграбалі калоссе на ўсёй жэтай плошчы.

Бараньба са стратамі пры ўборцы і абмалоце — гэта барацьба за поўнае выкарыстанне калгасніцкага. Сёння мы кожны працэнт калгасніцкага нашага калгаса атрымае аднаго толькі хлеба калытасі кілограмаў.

Не спыняючыся на гэтым, мы з кожным годам будзем павышаць ураджайнасць, павышаць кошт працяжна калгасніцка.

Сваім шчаслівым, асабым жыццём мы, калгаснікі, абавязаны нашай любімай партыі Леніна—Сталіна і правядару народаў вядлікаму Сталіну. Толькі калгасны лад вывёў сялян, былых беднякоў і сораднякоў, на светлы, радасны шлях жыцця і мы пойдзем гэтым шляхам да новых перамог калгаснага ладу.

М. Е. ЕРМОЛЕНКА,
брыгадзёр палёвадай брыгады калгаса імя Кірава, Мясціслаўскага раёна.

ДАСТОЙНАЯ СУСТРЭЧА

Дастойна сустракае галавіну сталінаўскага руху калытасі рабочых вядлікага сталінаўскага цэха імя Кірава. У выніку шырокага разгортвання сацыялістычнага спарбінства паміж цэхамі і асобнымі рабочымі колькасць сталінаўскаў на заводзе вырасла да ажнош тры месяцы з 252 да 356. Больш чым на 100 чалавек ўзнілася колькасць ударнікаў.

Асабіста высокая паднялася выпрацоўка асобных сталінаўскаў. Стаханавец тав. Школьнік сістэматычна выконвае норму на 300-400 процантаў. За 2 дзяды жніўня сталінавец-кавалі тав. Ефімаў выканаў месячную норму на 331 проц., тав. Рыдзін — на 275 проц.

За вытворчым поспехам Аляксандра Пятровіча, які з'явіўся прыкладам, стараліся загнушыць сталінаўскі рух. Зрэдка і пакалінічалі на сталінаўскаў, прабаваў разгортваць іх ралы, знішчалі іх фізічна. Але партыя пры падтрымцы ўсяго народа агараліў сталінаўскаў ад удару ворагаў. Асіныя гнёды школьнікаў выкраты і знішчалы.

«Сёння сталінаўскае імя мала, але хто можа сумнявацца, што заўтра іх будзе ў дзесяць разоў больш!» — гаварыў таварыш Сталін на Першай усеаюнавай нарадзе сталінаўскага руху ў 1935 годзе. За тры годзі пошмы сталінаўскага руху ахапіла ўсю краіну, усе галіны прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Ад сталінаўскага руху мы пераходзім да сталінаўскай брыгады, цэху і нават цэху прадрывстваў.

Партыя большавіцкая, яе Цэнтральны Камітэт увесь час клапаціліся аб масавасці сталінаўскага руху, як аб галоўнай умове перамогі. У сваёй паставе з паводу звароту сталінаўскага руху і заводу Масквы і Маскоўскай вобласці ЦК ВКП(б) запісаў: «...ўскі тыдзенькі ці месячнік сталінаўскага руху павінен дасягнуць усяго сталінаўскага руху, а не толькі рэкардменаў, работа якіх ахаліла толькі самую назначаную частку сталінаўскага руху. Пры гэтым разшырэнне ралю сталінаўскага руху павінен быць і месцічка павіна лічыцца адною з важнейшых задач.» Гэта было надзвычай свечасоўным указаннем бо захаліненне асобных рэкардменаў пагражала ператварыцца ў руюню небяспеку для сталінаўскага руху. Вядома, самі па себе рэкорды можна толькі вітаць. Яны забяспечваюць, якія невячарныя рэзервы маюць наша сацыялістычная прамысловасць і яе людзі. Але бідна ў тым, што некалькі рэкардменаў, кваліфікацыя вытворчасці і профасійны арганізацыі сталінаўскага руху стваряць умовы толькі для рэкардменаў, забываючы аб іных сталінаўскаў і аб усёй масе рабочых. А гэта, натуральна, тармазіла рост масавасці сталінаўскага руху.

Пераход да масавай сталінаўскай працы — вось што неабходна.

Сталінаўскі рух расце з дня на дзень. На прадрывствах паяжыга мшынабудуўніцтва ў снежні 1935 года налічалася ў сярэднім 14,5 проц. сталінаўскаў, а ў снежні 1936 г. — ужо 29 проц. К пачатку ж гэтага года — 35 проц. На прадрывствах чорнай металургіі Поўдню ішар ёсць 40,8 проц. сталінаўскаў, па сяваю рабочых сельскагаспадарчыцтва — 42 проц., па сяваю рабочых электрастанцыяў — 42 проц. Ёсць прадрывствы (не гаворачы ўжо аб цэху і участках), якія маюць усе шансы ў кутым часе стаць сталінаўскімі. На маскоўскім пражэктарным заводзе імя І. М. Кагановіча сталінаўскаў 85 проц. Дзёно Славянскіх імя Вялікага Кіраваў пачынальнік сталінаўскага руху на чыгуначна-транспартнае — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР П. Крыванос, амаль сцэльна сталінаўскае.


Німа такой галіны прамысловасці ў нашай краіне, дзе не вырабляюць новае сталінаўскаў, якія рухуюць наперад тэхніку, паказваюць прыклад камуністычнай аднасці да працы. На вольным транспарце вылучыўся выдатны механізатар тав. Біліман у металургіі — дэпутат тав. Іван Градзіў, у мелнай прамысловасці Урала — брыгадзёр Баталаў і многа ішых.

Хваля сацыялістычнага спарбінства і яго вышэйшай формы — сталінаўскага руху — паднялася асабіста высокая ў часе выбараў Вярхоўнага Саветаў саюнаў і аўтаномных рэспублік у часе сесій Вярхоўнага Савета і Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Растуць сталінаўскі саўгасны і калгасны палёў.

Сталінаўскі рух атрымаў перамогу за перамогай і ўсё-ж ёсць яшчэ прадрывствы і цэлыя галіны прамысловасці, якія не выконваюць ляржаўнага плана. Астэя, напрыклад Данбас які мае дзяды тысяч выдатных сталінаўскаў і ўдарнікаў Чым гэта вытлумачыць?

Корань зла ў тым што адстаючых прадрывстваў няма парадку на вытворчай культуры, там не ўме-



Тав. ЦІХАНАЎ — каваль-сталінавец менскага сталінабудуўнічага завода імя Кірава, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — за работай да алектры молата. Фото Я. Салавейчыка.

СТАХАНАЎСКІ ЦЭХ

— Калытасі мы адставалі ў выкананні вытворчага плана, — успамінае начальнік кавальскага цэха менскага сталінабудуўнічага завода імя Кірава Іван Пятровіч Ліпнінкі. Адчуваўся, што ёсць нейкая рапачока вяню, якога трэба знайсці, абавязкова трэба. Інакш завод будзе пралягаць адставае.

У Крэмыльскім вядлікавым сацыялістычнай працы — сталінаўскі. З гістарычнай прамовай выступіў таварыш Сталін.

Як заўсёды, як у вёскапныхх масі ўмовах, як у кожнай сваёй прамовай і артыкуле, — імя Сталін абгалуўіў вопі большавіцкай практыкі і даў кіраўніцтва к дзейнічанню, знашоў аснованае вяню.

Першы крок зрабіў член партыі, каваль, зарад дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — Аляксандр Ціханавіч.

Ён прышоў у цэх з цвёрдай упэўненасцю перавыканаць заланае за амену. Была поч. Дзёўнамі вясёлкім пералылася раскласнае жалеза Рукаі прыраўнулі рыткі, упэўнена іразмерана квалі на кавалда к чыравані жаргетна балванкі. Думкі Аляксандра Пятровіча ў тую ноч ахалівалі не толькі маштабы свайго завода — перад ім усталі ўся адна цэстая частка вянюмога шара, Заводы, шахты, чыгуны, фабрыкі, камбайны, сотні розных вытворчасцей, сотні розных спецыяльнасцей. Усё гэта звязана паміж сабой, усе гэта, разам узятая, і ёсць — сацыялізм, радзіма... І ў гэтым вядлікім цэху і яго завод, цэх, станок — маленькая частка цудоўнага цэлага, і ён сам — маленькі вяншкі у вядлікай працоўнай машыне. І ад яго работы залежыць агульны ход усёй справы.

Раніца шчаслівае вестка ўсхвалявала цэх, разнеслася па заводзе. За амену каваль Аляксандр Пятровіч Ціханавіч дасягнуў рэкорднай выпрацоўкі сядзанаго дэталюў, выканаўшы норму на 235 проц.

За вытворчым поспехам Аляксандра Пятровіча, які з'явіўся прыкладам,

паслелвалі дзяды перамог іных рабочых завода. Кавальскі цэх выпіў першым у сацыялістычным спарбінстве з новым механічным цэхам. Пераходны сідг гармома партыі атрымаў кавалі.

З той пары яны моцна трымаюць у сабе сваіх рукаў.

У чым выражаецца сутнасць поспеху кавальскага цэха?

— У арганізацыі працы, — скромна растлумачае тав. Ліпнінкі.

Інакш не можа быць Рапача імяна арганізацыі працы, тое чым рапачока поспех сталінаўскага руху ў цэху.

Было так: раніца рабочы прыходзіў у цэх і не ведае, што яго рабочы — заланае на дзень яму яшчэ не дадзена. Прыходзіць майстар, дае заланае, уручае дэталі. Трэба з імі азнаёміцца. Час ідзе, мінуць пякуць рабочы паступаюць да дэталі, калі вельмі многія з 420 рабочых мінуць былі ўжо страліны. А потым у выніку розных непаладкаў дарагія рабочыя мінуць зноў прыходзіліся трапіць у дугу.

З гэтым нельга было мірыцца. Цэхавая партыя ўзялася за арганізацыю працы на новых пачатках. Пачалі планаваль працу цэха. На месца, на ляду, на кожную павіліўку прадумвалі і запісалі ў калытасі павр працы кожнага рабочага цэха. Значылі, каб не аставаўся «хвастоў».

Увядушы абавязальнасць дастойна сустраць трюію галавіну сталінаўскага руху, кавальскі цэх 23 жніўня выканаў галавы план на 100,7 процантаў.

Пры ўваходзе ў цэх вясніш лешка, на яго ўказавана, хто працуе ў цэху, на якому разраду, на колыі прапанаўта выконвае план. Вось сласар тав. Тэс. У яго заўсёды вёснае заланае выконваецца на 240 процантаў у дні рэкорднай выпрацоўкі — 313 Тав. Ціханавіч — 268 процантаў, тав. Паскрэбка — 318, тав. Палквіч — 277, тав. Штёў — 230.

Растуць людзі. Кавальскі цэх стаў сталінаўскім. Анат. ВЯЛЮГІН.

СУЦЭЛЬНАЯ СТАХАНАЎСКАЯ

На вядлікай швейнай фабрыцы «Профінтэр» у жніўні 1937 года быў арганізаван новы цэх № 2. Мясце прызначылі майстрам ленты № 87 гэтага цэха. Лента наша складалася пераважна з новапрыбыўшых на фабрыку малакваліфікаваных рабочых.

З першых жа дзён работы я паставіў перад сабой залуч дабіцца ў найкарацейшым тэрмі, каб усе рабочыя добра асвоілі свае працэсы. Для гэтага я штодзень вучыў людзей як працаваць, перадаваў ім свой вопыт і ствараў неабходныя умовы для павышэння прадукцыйнасці працы і палепшэння якасці прадукцыі.

Мы вельмі часта склікалі вытворчыя нарады, на якіх рабочыя выкрывалі недахопы, а перадавалі сталінаўскаму дэлегату і перадавалі сваёй работы. Штодзень мы вывешвалі зводкі з паказальнікамі работы асобных членаў вяншага калытасі. Арганізавалі тэхнічную вучобу рабочых.

За першы месяц работы мы выканалі план усёго толькі на 90 проц. Вытворчы брак даходзіў яшчэ да 10 проц. Аднак у наступныя месцы мы пачалі сістэматычна перавыконваць свой вытворчы план, пры вянзначым працяне браку.

Націхныя сваімі поспехамі, рабочыя на адным са сходкаў абавязаліся ва што-б та ні стала ператварыць ленту ў сцэльна сталінаўскаю Гэта абавязальнасць з гонарам выканана. Зараз усе рабочыя з'яўляюцца сталінаўскамі. За першае паўгоддзе ленту выканала плян на 116,7 проц., за першыя 20 дзён жніўня — на 103,2 проц.

Гэтых поспехаў мы дабіліся, галоўным чынам, дзякуючы сур'ёзным адносіннам рабочых да павышэння сваёй кваліфікацыі, добрым адносіннам да машыны, інструментаў і рабочага месца.

Асабіста добрых поспехаў у рабоце дасягнулі нашы лепшыя сталінаўскі тав. Ірліна, Ляховіч, Сьцяпанав, якія значна перавыконваюць свае нормы.

У трюію галавіну сталінаўскага руху я стаўлю перад сабой залучу — дабіцца, каб да канца года ўсе рабочыя нашай ленты сталі лухостнікамі. Задача гэта рэальна і ажыццяўна.

Іосіф Еўсёвіч БЕРКОУСІН,
майстар 37 сталінаўскай ленты вядлікай фабрыкі «Профінтэр».

ДЗЯКУЮЧЫ СТАЛІНУ

З пачуццём вельмі радасна сустракаю трюію галавіну сталінаўскага руху. Я прышоў на завод імя Кірава (г. Гомель), не маючы ніякай кваліфікацыі, Паступіў асобным рабочым. Дзякуючы савакшай умале і партыі Леніна—Сталіна я кутка атрымаў кваліфікацыю фармашчыка і стаў адным з ініцыятараў сталінаўскага руху на фармашчым асасоў Верцінтона.

Зараз выконваю перагледжаны сталінаўскае нормы на 160 проц. Значна павысіўся мой заробтак. Да сталінаўскага руху я зарыбаў 180 рублёў у месяц, а зараз маю 500 рублёў.

Павышаючы сваю вытворчую кваліфікацыю, я адначасова перадаю здаты вынаў алектарым рабочым.

Мая радасць тым большае сёння што я прыняў у ралы камуністычнай партыі. Я ўпэўнен, што гонарнае званне большавіка апраўдаю.

П. НОРЭЦ,
сталінавец гомельскага завода імя Кірава.

НА НОВАЙ РАБОЦЕ

Вось ужо кутка год як я працую дырэктарам гомельскай фабрыкі лешкаў. На гэту пасаду я прышоў, не маючы вопыту самастойнай кіруючай работы. На завале «Гомельмаш», дзе я раней працаваў рабочым, я лёгка выконваў і перавыконваў вытворчыя нормы і заслужыў ганаровае званне сталінаўскага, Паступоўна асвайваў працэсы арганізацыі вытворчасці. Сваё гаспадарчую работу пачаў з цэхавай вярміроўшчыка.

Вывучыў мяне на пасаду дырэктара фабрыкі лешкаў імя Валадарскага з'явілася пераломным этапам у май жыцці. Прызнацца, закрывалася баялігасць, што з гэтай адказнай работай я не справіўся. Становішча-ж на фабрыцы было вельмі цяжкае. На працягу некалькіх год не выконваўся плян ні па колькасці, ні па асартыменту. Меўся вядлікі перавыдатак фонд зарплатаў, што прыводзіла да павышэння сабекошту прадукцыі. Стаханавы налічваліся адзінкамі. Сярод іх не праводзілі ніякай работы. Дзёньш лешка працы была выключна нікая аўтотела г'янка, сістэматычнае ляршанне правілаў унутранага парадку.

Пры такіх умовах новаму чалавеку тым больш упершыню вылучанае на гаспадарчую работу, лешка разгубіцца. Але большавікам і сталінаўскаму ўласціва баяцца труднасцей. Першае з чаго я пачаў — гэта за арганізацыю рабочага калытасі, з арганізацыі вытворчасці.

Кадры рапачоў, — гэта сталінаўскае ўказанне лягю ў аснову ўсёй май работы. Вывучыўшы кадры кіраўнікоў цэхуў, брыгад, я пераконаўся, што многія з іх не справіюцца са сваімі залачамі і з'яўляюцца на станаці тормазам у разгортванні сталінаўскага руху. Таму мне прышлося аўтаўтаў кіраўнікоў заманіць, вылучыўшы ні іх месца лешых людзей вытворчасці — сталінаўскаў тт. Артамонава, Геліна Слосалава, Крышчэва, Якаўваў і ішых, якія добра асвайваюць работу і з'яўляюцца надраннымі кіраўнікамі.

Расставіўшы такім чынам кіруючы кадры, мы пачалі праводзіць работу з асобнымі групамі рабочых. Галоўнае пасіваля выявіць прычыны, якія перашкаджаюць выкананню норм мю імі рабочым. У працэсе гэтай работы мы сутыкнуліся з такім з'явішчам, што на фабрыцы алектарычнае ўзвясі паміж цэхамі, няма планавасці. Ака заласа таксама, што ў цэху няма ні якага ўтоту. Усе гэтыя буйнейшыя на дахопы прышлося выпраўляць на халу.

Усе гэтыя мерапрыемствы забяспечылі пералом у рабоце фабрыкі. Першае паўгоддзе 1938 года мы закончылі выкананнем плана па таварнай прадукцыі на 117,8 проц., па валавой на 120,8 проц., не паруміўшы пры гэтым плян па асартыменту. Адначасова мы дасягнулі таксама вянжэння сабекошту на 8,5 проц., што складале 9 тэс. рублёў эканоміі. Заланае на прадукцыйнасці працы выканана на 121 проц. Не глядзячы па рад вэзалемачы ад нас тармазаў, мы ліпенскую праграму выканалі на 109 проц. За паўгода лік сталінаўскаў павзёўся 50 проц усё рабочых, а раз з'яўляюцца сталінаўскамі. Аляна гэта колькасць аўсім неацэнтавая.

У трюію галавіну сталінаўскага руху мы ставім перад сабой залучу — самы бліжэйшы час дабіцца, каб наша фабрыка стала сцэльна сталінаўскай.

Е. А. ЮДЕ,
дырэктар фабрыкі лешкаў імя Валадарскага.

П. Г. МАСКАТАЎ

Сакратар ВЦСПС

Тры года сталінаўскага руху

Сёння рабочы клас нашай краіны паводзіць праходзіваю вынікі аднаму з самых выдатных з'явішчаў нашага жыцця — сталінаўскаму руху, які алдэршы новую слаўную сторонку ў гісторыі сацыялістычнага будаўніцтва.

За прапашы тры годзі сталінаўскі рух іржа прадмастраву перад усім светам сваю невячарнальную сілу. Да пачатку гэтага руху, напрыклад, у 1934 г., прадукцыйнасць працы рабочых прамысловасці паднялася на 10,7 проц. Гэты лешка амянога перавышала тэмпы росту прадукцыйнасці працы ў капіталістычных краінах. Стаханавскі рух перавыш і гэтыя тэмпы. Ужо ў 1935 годзе, калі сталінаўскаў у нашай прамысловасці былі адзіні, прадукцыйнасць працы савакшага рабочага ўзраста на 15,6 проц. А ўжо ў наступным, 1936 годзе, калі сталінаўскі рух стаў масавым, усевародным, спрыяў прадукцыйнасць працы рабочых буйнай прамысловасці СССР узрасла ў цэлым на 21 проц., а ў лешкай прамысловасці, у вятрах якой зарадзіўся сталінаўскі рух, — нават на 26 проц.

1937 год прынёс нашай сацыялістычнай краіне новыя грандыёзныя перамогі: ва ўсёй народнай гаспадарцы быў выкапан другі сталінінскі паяжодовы плян.

Краіна сацыялізма перамажна ідзе наперад, у той час як капіталізм нястрымана копча ў бядоце. Прамысловая прадукцыя Савакшага Саюза ў 1937 годзе складала ў адносіннах да 1929 года 430 процантаў. У капіталістычных краінах за гэты перыяд прамысловая прадукцыя амаль не вырасла, а ў 1938 годзе пайшла ўніз у сувязі з развіццём новага крызіса. Ця патрэбны ішны доказы таго, што наша краіна паспяхова ажыццяўляе лешка-сталінаўскае залачне: дагнаць і перагнаць перадавалі капіталістычныя

краіны ў тэхніка-эканамічных адносіннах. Стаханавскі рух набліжае нас да гэтай мэты, бо ён уяўляе ўзор вышэйшай у параўнанні з капіталізмам прадукцыйнасці працы, ён сламае старыя тэхнічныя нормы, які неацэнтаваны, перакрывае ў цэлым радзе выпалку прадукцыйнасць працы перадавалі капіталістычных краінаў і алдэрвае, такім чынам, практычную магчым

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

РАСЦІЦЬ І ВЫХОЎВАЦЬ БЕСПАРТЫЙНЫ АКТЫЎ

За час кампаніі на выбарах у Варшавы Саветы СССР і БССР у Расоні раённе выраб валікі актыў. На выбарах у частках, у калгасах, саўгасах за ўстаноўленам разам з камуністамі і камсамольцамі працавалі дзесяткі вышніх арганізатараў і актывістаў у ліку партыйных большэвікаў. Гэтыя людзі на справе даказалі сваю бязмежную любоў і адданасць партыі Леніна-Сталіна. Найпершы абавязак кожнай партыйнай арганізацыі — ведаць гэтыя выхавальны і выхаваныя яго з м, каб лепшую частку ўцягнуць у дзеянне камуністычнай партыі.

ВЫХАВАНЫ ЛЕНІНСКИ КОМСАМОЛ

Завод лейтэнанта тав. Кірыленкі па тэму лічынца ўзводзіць выхаваных ужо доўгі час як аўляюцца з перадавых у часці. Ва ўзросты аднаго адстаючага байцы амандаўры гэтага ўзвода ведаюць адну аянку — выдатна.

Гэтым выліка заслуга камсамольцаў, у прыватнасці, групкомсорта Кавалёва. Ён кіруе работай кожнага камсамольца, піваічына песпелымі учубе, своечасова прыходзіць на дапамогу адстаючым таварышам.

Групкомсорг тав. Кавалёва можа працаваць над тым, каб зрабіць узвод камсамольцам, і ён гэтага дабіўся: ва ўзвядзе толькі тры байцы не камсамольцы, але і яны скоро будуць камсамольцамі.

Тэарэтычная канферэнцыя

Партком Поліцкага чыгуначнага вузла правёў для партыйна-комсамольскага асяродка тэарэтычную канферэнцыю па тэме «30 годзе з дня П'езда РСДРП».

Канферэнцыя прадаўжалася 5 гадзін. Выступілішыя дакладчыкі змястоўна, на яркіх прыкладах расказалі аб барацьбе Леніна і Сталіна за стварэнне партыі новага тыпу. Партком раённы падрыхтаваў і правесіў яшчэ адну тэарэтычную канферэнцыю па тэме «Что дзелаць?».

АБ РАМАНЕ „БУДУЧЫНЯ“ Э. САМУІЛЕНКА

Эдуард Самуіленак вядомы нашаму асяродку чытаць сваёй цікавай апавяданні «Тэорыя Калоніаў», а таксама аповесці «Пункт апері» і «Дачка эскадрона».

рыстаў. Там-жа ёсць і камсамольская арганізацыя. Але па працягу двух год партарганізацыя не здолела прыняць ні аднаго чалавека ў партыю. Не лепш справа і ў Клясціцкай сельскай партарганізацыі (парторг тав. Каралёў). Гэтая партарганізацыя абслугоўвае каля 20 калгасаў і некалькі рабочых калектываў, мае чатыры буйныя камсамольскія арганізацыі, і за два годы змагла прыняць у рады партыі толькі двух чалавек. Такіж малонак і ў радзе іншых партыйных арганізацый раёна.

Вельмі дрэнна ідзе рост партыі за лік камсамольцаў. Камсамольцы ўсё яшчэ сустракаюцца з труднасцямі ў атрыманні рэкамендацый. А райком партыі не аказвае ім дапамогі ў гэтым. Ёсць рад выпаткаў, калі фарміруюцца дакументаў па прыёму ў партыю заяўляюцца па месцамі.

Прыём новых членаў у рады партыі — адказная задача. Райком КП(б) і ўсім партыйным арганізацыям раёна неабходна па-сапраўднаму ўважліва за выхаванне беспартыйнага актыва, дапамагаць лепшым людзям — беспартыйным большэвікам уступіць у рады партыі Леніна-Сталіна.

А. ГРЫНБЛАТ.

ПЕСНЯ ПРА СТАЛІНА

За высокімі гарамі зорка ясная ўзійшла, Над шырыні палымі Яркі свет свой разліла. Асвятляе зорка дзень: І дубровы, і дугі. Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі.

Свеціць ясна, ды не зорка І не месячык бадай — Каляровая высёлка Ахінула небакрай.

І гарыць яна з крышталін, Як чырвоныя спяці. Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі.

Ды не зорка, не высёлка Разлілі сваё святло — Над радзімаю высока Сонца ясна ўзійшло.

Свеціць ясна сонца — Сталін, Вілізі, ролны, дарагі. Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі!

Днём і ноччу ў вакоінах. Днём і ноччу ў шпіці. Ты свяці ясна, Сталін-сонца! З веху ў век яркай сваі!

Міхась КАЛАЧЫНСКІ.

ЛІПНЁВЫ ВЕЧАР

Вечар лёг на нівы і на хаты І рунее ў небе зорны пуць Пра яснае высёлкі даячаты, Пра жыццё прыгожае плаюць.

Як шумелі спелыя пшаніцы, Быў у полі ранах залаты. Дзе дарыў дзяўчыне мелуціцы Захахны хлопечы малалы.

Як яна ў суцэны каларован На вяселле кілава сянецяр, Працягвалі — суседка і сябровак Пра не шчаслівае жыццё.

За садам звонкімі, густымі Абыхаліць песпелыя шпакі. Галасамі вабіць малалды Мой ліпнёвы, вечар дарагі.

Спелыя, дзяўчыцы, гармацісты Сваю пчыраць бацьку панясем: Пад гармонік звонкі, галасцісты Песню мы пра Сталіна спяем.

...Звонкі сад ал пчырае затануе, Ад здзіўлення змоўне салавей... Песню — невычэйную такую — За ўсе песні ў свеце прыгажэй!

Тодар КУРБАЦКІ. Хойніцкі раён.

Дарэгі таварышы прызыўнікі! Праз некалькі дзён вы, малалды партыёты нашай вялікай сацыялістычнай радзімы, з'явіліся на прызыўныя пункты за доўгачаканай публікацыі ў Рабоча-Салянскаму Чырвонаму Армію. З гордашчо радасцю ўступілі вы ў нашы сталёвыя чырвонаармейскія рады. У ротах, батарах і эскадронах вас сустраюць багатыя сябры — чырвонаармейцы другога года службы, камандзіры камісары і палітработнікі.

Кожнаму з вас будзе ўручана баявая зброя. Алены, уздышы ў рукі вінтоўкі, будучы вучыцца страляць без промахаў другія, узброіўшыся вострым клінком, памачца на ліхім кані, тропіа стануць калі грозных гармат, чэпвертыя сядуць у сталёвыя тавікі. Кулямётчыкі, сядзеі, сваясты, таністы, дэтычы — усе вы будзеце імкнуцца да аднаго мэты, усе вы будзеце ўпарта авалодаць сваёй зброяй, каб у мінуту небяспекі омеці і адважна выступіць на абарону нашай радзімы, за справу Леніна-Сталіна, за справу камунізма.

Баяныя камандзіры, камісары і палітрукі дапамогуць вам стаць май-тэмамі чырвонаармейскай зброі, воінамі-большэвікамі.

Найдаўна мы, байцы Далёкаўсходняга Чырвонаасіянскага фронту, у раёне возера Хасан упорна змагаліся з японскімі правакатарамі вайны, баілісяна знішчаючы ворага, памежушага пераступіць нашы свяшчэнныя граціцы. Нас увялі ў бой нашы камандзіры, камісары і палітрукі. Усюды яны былі наперадзе, усюды яны натхнілі нас сваім гераічным прыкладам.

Лейтнант Мампак, кіраўнік партыйнай арганізацыі часты, пад знішчэнным агнём першы кінуўся да драгавых загарод, парваў іх і адкрыў шлях сваёйму братаўню на вышынню Заазонную. З імем Сталіна на вуснах маёр Салаяных вывёў сваіх байцоў на вяршыню вышніх Заазэрнай. Падняўшы гук, ён крыкнуў:

— Наперад, за мной! Мы кінуцца ў атаку і вышэйкі японскіх захватчыкаў. Запальваючы нас сваім подвігам, камісар Пажарскі загінуў смерцю героя ў рашучай сутычцы з ворагам. Наступаючы на вяршыню паўніцы, мы, натхніныя самаадданасцю палітрукі Брэдкана, следам за ім са зброяй і

ПІСЬМО ПРЫЗЫЎНІКАМ АД БАЙЦОЎ І МАЛОДШЫХ КАМАНДЗІРАЎ, УДЗЕЛНІКАЎ БАЁЎ У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

кулямётнымі дыскамі перапылілі возера Хасан. Мы ганарымся сваімі камандзірамі, камісарамі і палітрукамі. Длучы за імі, мы ўстаўлены ў перамозе. Кожны іх загад, каманда, кожнае іх слова — закон для нас. Вы, таварышы прызыўнікі, прышоўшы ў рады Чырвонай Арміі, таксама павіныя свята захоўваць нашы слаўныя традыцыі — умацоўваць жалезную вайсковую дысцыпліну. На полі бою мы пераканаліся ў тым, што дысцыпліна — гэта ўсё!

Чаму рота, якую камандаваў лейтэнант Леўчэнка, устаяла перад ворагам, колькісна перавышаўшы яе ў многа разоў? Таму, што ўсе байцы былі спыяны аднавай воляй камандзіра, выконвалі кожную каманду, дружна і рашуча ішлі ў атакі.

Чаму батара, якую камандаваў старшы лейтэнант Рамнаў, разграміла дзесяткі агнявых пунктаў ворага? Таму, што ўсе гарматыныя разлікі прапавалі спыяна, і за камандой — агонь! што данаспіся за назіральнага пункта, неадкладна ўспыхвалі разрывы снарадаў.

На полі бою мы ішчэ раз пераканаліся ў тым, што граба беражліва адносіцца да кожнай мінуты вучобы. Кожная аянка «выдатна», атрыманая ў класе на стральбіцы палігоце — верны залог перамогі ў бою. Возьмем, напрыклад, кулямётчыка Сіпцяна Кудзінава, прышоўшага ў Чырвонаму Армію з калгаса імя Сталіна, Заходне-Сібірскага края. Стаўшы чырвонаармейцам, ён вучыўся, не трапячы даражымі ні мінуты. Ён палюбіў сваю зброю, майстэрска авалодаў ёю. Усе стралковыя задачы ён выконваў на «выдатна». Гэта вольмі дапамагло яму ў бою. Ён прымусіў замоўчыць два японскія станавыя кулямёты, ён касіў нападальшых самураў, як траву. Выявіўшы японскае умацаванне, Кудзінаў трапітым агнём знішчыў воем самураў.

Такіх прыкладаў можна прывесці сотні. Гарматыны разлік у саставе камандзіра гарматы курсанта тав. Жыгеліна, навольчыка тав. Кісальва, заражачага тав. Гагаріна, замковага тав. Бандрэвікі, сумароў тт. Старчэвага і Максіменкі на вучэбнай стральбе ўнес чы дзвалі выдатныя паказальнікі. На палігоце чэпверта снарадамі яны збіралі тры іпоўшыя танкі. У баі гэтай гармаце прышлося сутыкнуцца з японскімі гарматамі. У артылерыйскай дэталі гармата курсанта Жыгеліна вышпа герамощам: яна вывела са строю гяць японскія гарматы! Які ні стараціся самураі, але ім не ўдалося падавіць агонь нашых артылерыстаў. Адважныя гарматыны разлік добра ведаў тактыку бою. Калі японцам пасля доўгіх намаганняў удалося, нашчапач гармату, яна ўмомант знікла ва ўгрышці, а праз некалькі мінут зноў адкрыла агонь па ворагу і трацім снарадам разбіла японскую гармату.

Кожны баец павінен усеакава вучуваць сваю спецыяльнасць і перш за ўсё быць меткім стралком. Толькі што сабры будавалі мост для артылерыі, але воем мы ўжо бачым іх у сваіх ралах, яны разам з намі ідуць у атаку. Мы пераканваемся, што вінтоўкаю яны валодаюць не горш нас.

Чырвонаармейцы ўсіх спецыяльнасцей гераіска вялі сябе ў бою. Аружжыя майстара тав. Турапоў, наблізіўшыся да японскага блндажа, вывёў са строю два кулямёты. Яго гарматы трапілі прама ў амбразуры. Затым, замаксіраваўшыся, ён біў японскіх снайпераў з пісталета. Яму разрабілі правую руку. Ён прадаўжаў страляць левай. Прабываючы ў тылі, ён сустраў на сваім шляху двух японскіх снайпераў. Яны перагаралі яму шлях. Страляючы левай рукой, Турапоў разрабіў ім чэрапы.

Партыя, урад, наша радзіма ўручылі нам магутную баявую тэхніку. Нашы

танкі, самалёты, гарматы, кулямёты і вінтоўкі створаны рукамі рабочага класа. Мы стваралі работу баявой тэхнікі — яна дзейнічала безадоўна. Мы бачылі, як савецкая авіяцыя баілава вышпна Заазэрную, на якую прапкілі японцы. Мы бачылі, як у страху і жаху разабіліся японскія зенітчыкі, убачыўшы савецкія бомбавозы.

Мы бачылі, як наша артылерыя вогненым шквалам змятала з твару зямлі японскія пушкі і кулямёты. А нашы танкі! Яны давілі, мялі пад сваімі сталёвымі гусеніцамі самурайскую мразь.

Таварышы прызыўнікі! Любіце, паніце і беражце нашу родную тэхніку! З ёю мы перамаглі, перамаглі і будзем перамагаць ва ўсіх баах.

Нашы байцы, абараняючы савецкую зямлю, паказалі ямаля прыкладаў любові да сваёй зброі. Камсамолд тав. Баранаў вывёў, што самураі палпацілі каткі яго танка. Астрэльваючыся ад наслядоўчага ворага, ён выскачыў з машыны, абпальваючы сабе рукі і твар. Ён патушыў пажар і выратаваў танк.

Таварышы прызыўнікі! З першага дня, як толькі атрымаеце зброю, — кладаціцеся аб ёй гэтак-жа, як кладаціцеся аб ім!

Бясстрашнымі сынамі вялікай радзімы выхоўвае нас Чырвоная Армія. Яна выхоўвае нас у большэвіцкім духу. Сярод нас тысячы камуністаў і камсамольцаў. І ў вучобе, і ў бою яны наперадзе. Нам ёсць у каго вучыцца, за кім іці.

Загараючыся іх энтузіязмам, кожны з нас прагучу пайці ў бой камуністам камсамольцам. Тут-жа, пад градам куль, мы пісалі заявы аб прыёме ў партыю, у камсомол. Мы ішлі затым у атаку і яшчэ малілі білі ворага.

Наша вялікая радзіма — краіна міру. Яе магутная Чырвоная Армія — аплот міру ва ўсім свеце. Мы не хочам вайны, але і не дазволім нікому безнаправа рабіць замаха на нашу любімую савецкую зямлю. У часе баявой трыбогі тысячы і тысячы гераюў граздзім стануць на варту свяшчэнных граціц Савецкага Саюза.

Савураючыся наглых захватчыкаў, якія ўвараліся ў межы нашай краіны, мы біліся так, як вучыць нас першы маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў. У атаках, разведках, у штурме вышніх Заазэрнай часты Далёкаўсходняга Чырвонаасіянскага фронту паказалі бясстрахныя гераізм.

Таварышы прызыўнікі, памятай: Ты будзеш гераем, абараняючы шчаслівае жыццё савецкага народа!

Ты будзеш гераем, абараняючы вялікую справу камуністычнай партыі! Ты будзеш гераем таму, што з намі вялікі Сталін!

Таварышы прызыўнікі! Хутка вы станеце пад баявыя спяці Чырвонай Арміі. Вы будзеце ахоўваць мірную працу савецкіх грамадзян, шчасце савецкага чалавека.

Прывет вам, таварышы прызыўнікі! Байцы і малодшыя камандзіры — удзельнікі баёў у раёне возера Хасан:

С. Кудзінаў, Б. Турапоў, С. Баззевіч, Максіменка, І. Прыходзька, Р. Ібрагімаў, І. Оленін, Ф. Рожнін, Д. Швецоў, М. Жылізін, Н. Піскуноў, Х. Гагары, А. Куніцын, Н. Курноў, А. Бабоў, В. Страшноў, С. Панін, Н. Левін, Я. Паллянін, І. Разаў, І. Сцяпанав, А. Наратэў, В. Хаклоў, Ф. Папоў, Ф. Мартам'янаў, С. Жукаў, М. Сходцаў, В. Нонанаў, А. Манараў, І. Расамажкін, В. Ваганюў, Ф. Дронінінаў, Д. Хлопаў, С. Трышчын, А. Жукаў, В. Чапчынаў, І. Матавілаў, В. Леончыў, В. Івашына, А. Карульчык, Н. Ермінін.

Далёкаўсходні Чырвонаасіяны фронт, Раён возера Хасан, 27 жніўня (Па тэлеграфу).

«Красная Звезда», 28 жніўня.



1 верасня пачынаецца прыём у Чырвонае Армію. Таварышы малалды партыёты вольчына ў рады нашай вялікай Рабоча-Салянскай Чырвонай Арміі. На здымку: група прызыўнікаў-комсамольцаў вяртаюцца поха мескай аэравазавой фабрыкі імя Каласоўска. Злева направа: тт. Гарэлік, Чорнін, Савоічынаў, За дзідзефер. Фото І. Родітэйна.

Самуіленка мала цікавіць і ён ім у абырсоўцы пераняжычым вобразам і гераізма. А адгэтуль губляцца мастацкая поўнаўраўнаважана вобразе. Металд сацыялістычнага рэалізма патрабуе, каб інтэрыма і грамадскае ў мастацкім вобразе было паказана ў дыялектычным адданстве.

Самуіленка — майстар сюжэтнай падальвы рамана. Гэта з'яўляецца дадатным і вельмі каштоўным яго творчым метадае. Што дагячыць кампазіцыі твору ў цэлым, то граба адзначыць што яна ў рамане некалькі янроўна. Гэта можна бачыць козь-бы з таго, што ў першай анізе рамана «Будучыня» ёсць непаралельна-на-нась і несавярэнась частак і раздзелаў твора.

Разам з прастотай, яснасцю і савяцінасцю мовы рамана сустракаюцца часам лексічныя ліпусцы («саваданыя саллы»), умяняне прынціпальнаў, мала зразумелых слоў («Кворкелія ўстаў захалонушы ад трывогі»), кніжна-слонінавая сухасць і частае паўтарэнне такога неараумелага шырокага масам эпітэта, як «вогы воеды», «вогы тытуны» і інш., а таксама неалагізма «спрастраў» замест «прастора».

Аўтар рамана ішчэ не ў поўнай меры ведае народную мову. На гэта граба авярнуць асабліваю ўвагу.

Вялікім недахопам рамана з'яўляецца тое, што ў ім няма ні аднаго вобраза гразіскай жанчыны — гераіні, ікая-б разам з мужчынамі — гераіні рамана гераічна змагалася за Савецкую Гразію. Гэта ўпущэнне Эдуарда Самуіленка некалькі абдыня яго раман.

І ўсё-ж першая кніга рамана «Будучыня» з'яўляецца не толькі песпелым Э. Самуіленка, але і ўсёй савецкай беларускай літаратуры. Рамав багат цікавымі падзеямі, цікавымі сітуацыямі, інтрыгамі, заявакмі і нечаганым аязвакям, што робіць яго захалючым.

ЛАРЧАНКА М. Г.

АНРЫ БАРБЮС

(Тры годзі з дня смерці)

30 жніўня 1935 г. у Маскве памёр выдатны пісьменнік Францыі, друг працоўных Савецкага Саюза, вядучы рыцар пролетарскага гуманізма, палкі эмаатар за камунізм, супроць фашызма і ваіны — таварыш Анры Барбюс.



Анры Барбюс нарадзіўся 17 мая 1873 года. У 1895 г. а'явілася яго першая кніга — зборнік вершаў «Плакальчыцы». За ёю следуюць раманы: «Молячы» (1903 г.), «Ад» (1908 г.) і зборнік навіл «Мы» (1914 г.). Тэма ўсёй даваеннай творчасці Барбюса — пакуты чалавечтва, выклікаемыя ўроўняй буржуазнай рэчаіснасці. Барбюс смела крытыкуе гэтыя парадкі, але, крытыкуючы іх, ён яшчэ не бачыць перад сабой ясных шляхоў барацьбы з імі.

У годзі імперыялістычнай ваіны Барбюс ідзе лабавым на фронт. У халодзе і голадзе, крыві і гразі акупаў ён сустракаецца з простымі людзьмі — сапраўднымі носіцямі чалавечнасці, правды. Ён бачыць, як гэтыя людзі па вялізна багатых арашачкоў сваёй крывёю алуоўваюць ялі, сваімі касцамі ўспілаюць дарогі, і яго чулае сэрца, сэрца вялікага гуманіста, напалуваюцца лютай нянавісцю да крывавай імперыялістычнай бойкі. У агні ваіны нараджаецца Барбюс-рэвалюцыянер. Пакуль нацыяналістычныя газеты славіць «подвигі» пісьменніка-патрыёта, Барбюс, залычаны ад гною і прэзэнцыі, у сырні, халодным аблое, пад гул канонады іша страшную працу ад ваіны — раман «В агне». Аб рэвалюцыйнай велічы гэтай творы Вадзімір Ільіч Ленін пісаў: «ператварэнне зусім забітага паляма падаўленага іліямі і забобонамі абавята і масавіа ў рэвалюцыянера іменна пад уплывам ваіны паказана незвычайна моцна, таленавіта, праўдзіва...»

Раман «В агне» з'явіўся ўражанне заўважлівае бомбы. Ён прагучаў як магутны заклік да барацьбы не толькі супроць ваіны, але і супроць яе крыніцы — імперыялізма. У гэтай кнізе «простай і базілітанна праўдзівай, расказана аб тым, як людзі розных націў, але аднолькава разумныя, знішчаюць аднаго, знішчаюць жыццёвыя плады сваёй катаржні і добрай працы, ператвараючы ў кучы смецця храмы, паланы, дамы, знішчаючы ўшчэнт гарады, вёскі, вінаграднікі, які яны сапавалі соці тысяч дзесяткі зямлі выдатна апрацоўваемай і прадкамі і цяпер надоўга засмечанай асколкамі жалеза і атручанай пільным мясам базіліна забітых людзей».

Барбюс зрывае з імперыялістычнай бойкі маску параднасці і германіа, ён паказвае рэальную, стражнанай і агінаў. Вялікае значэнне рамана «В агне» заключаецца ў тым, што у ваіны не падаўляе а'тара, а працядаць яго да агітывістычных рэвалюцыйных вывадаў, да пераканання, што «усё-ж такі сонца існуе...»

У 1919 годзе раман «В агне» і з'явіўся ў маладзкім краіне Саветаў. Я выдаў Петраградскі Совет Работы і Чырвонаармейскі Дэпутатаў. Краі дада да выдан гэтай кнігі лепш паперу, лепш друкарскія сілы, франтах грамадзкай ваіны бач Чырвонай Арміі чыталіся гэтай кнігай. Яна ўспіла ў іх нянавісцю праклятага мінуга, вучыла германіа бязмежнай адданасці справе рэвалюцыі і недарма раман «огне» папер не мая кніга слаўна рэспубліканцаў

палі і байцоў народнай арміі Кіта Барбюс уступае ў рады камуністычнай партыі Францыі. Магутны дар і стэка, усё вогненнае погляда сваё паляка сэрца аддае ён справе прарытэа. Кожным радком сваіх і тубілістычных артыкулаў, кожна сваім выступленнем перад работні інтэлігенцыяй, ён прапагандаваў лікія ілі камуніама.

Чалавек, які ўпітаў у сабе ўсе сяжненні культуры, якасці створені лепшымі розумаў чалавечтва, Барбюс адзі з першых зразумоў, што шызэм — гэта ваіны, разруха, сярэдзінка реакцыя. І таму з таю стэмацыа змагаўся ён на перадавых пазіцыях барацьбы з фашызмама.

Анры Барбюс быў лобым друг працоўных Савецкага Саюза. Краі оцыялізма ён называў «абноўлена чалавечтвама», «спячатым жыццём». Ён бачыў у нашай краіне камуніама, краі, адкуль магутным токам лясца ярае святло сталінеа га сонца. У поспехах нашай краіны чарпаў свой аптымізм і ўпаўнева у перамае.

Свой слаўны жыццёвы шлях Барбюсчы выдатнай працай, кнігай правадлыру працоўных усёго свету варышу Сталіне, якую ён пісаў, бычы цяжка хворым, Глыбокім лірыкі і жытым трыатаніем гісторыі і сыхнуці старонкі гэтай кнігі аб ча веку, які «борствуе за ўсіх», аб лаеку, «з галавой вучонага, з твар рабочага, у адзенні простага салдаа таварышаў Каменна, Тарэза і Куды выразіў паучыі ўсяго пералавоа прагрэсіўнага чалавечтва з пов пажакі утраты Барбюса: «Няжкі жыццё, яго барацьба, яго чыяні перспектывы паслужаць прыклад для маладога пакалення працоўных усіх краін у справе барацьбы за зваленне чалавечтва ад капіталіста нага работства».

Пав. САУЧУН

Вын. абавязкі аднагога рэдакт Д. Т. ЛЕБЕДЕЎ

ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

КОМСАМОЛЬЦЫ—ВЫДАТНІКІ ВУЧОБЫ

Байцы і камандзіры часці, дзе камандзірам тав. Старавайска, аднадушна ўключыліся ва ўсвармейскае спаборніцтва дробных падраздзяленняў. У часці бесперапынна расце лік выдатнікаў баявой вучобы.

Вопіт перадавоў шырока папулярывуецца сярод усіх байцоў і камандзіраў.

Младшы камандзір, комсомолец тав. Алін дабіўся таго, што ўсе байцы яго падраздзялення выдатна ведаюць матэрыяльную частку ўзбраенняў. Камандзір аддзялення тав. Васільеў, выдучаны з чырвонаармейскаў, рэзка перавыконвае нормы прыёму і перадачы радыёграм. Тав. Васільеў асабістым прыкладам вучыць малодзых радыстаў. Больш паловы байцоў яго аддзялення перавыконваюць нормы.

Спаборнічаючы з гэтым аддзяленнем, камандзір аддзялення комсомолец тав. Лысенкоў, таксама выдучаны з чырвонаармейскаў, мае значныя поспехі ў падрыхтоўцы радыстаў.

Сам тав. Лысенкоў значна перавыконвае нормы перадачы і прыёму.

Такіх поспехаў младшыя камандзіры тт. Васільеў і Лысенкоў змоглі дасягнуць таму, што настаянна ўдасканалвалі сваю падрыхтоўку, бесперапынна павышалі свой агульнаадукацыйны ўзровень асабіва па матэматыцы і фізіцы.

Усе свае веды яны палкам і поўнаасцю перадаюць байцам сваіх аддзяленняў.

У падарунак вялікай радыёме тав. Лысенкоў і Васільеў рыткуюць выдатныя паказальнікі.

На праведзенай нядаўна паверцы падраздзяленне тав. Аліна атрымала адзнаку выдатна. Камандзір-выдатнік прэміраван паляўнічай стрэльбай. Ён абавязаўся замацаваць поспехі і заваяванае ім першае месца ў часці не аддаваць, да 20 гадыны комсомола прысці пераможцам у спаборніцтве.

УЗНАГОДА ПЕРАМОЖЦАЎ У СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫМ СПАБОРНІЦТВЕ

У часках Беларускай асобай ваеннай акругі шырока разгарнулася соцыялістычнае спаборніцтва комсомольскіх арганізацый. Маладыя патрыёты соцыялістычнай радыіцы рыткуюць дастойна сустраць XX гадыну Леніска-Сталінскага комсомола.

Васны Совет ВАВА ўстанавіў для комсомольскіх арганізацый — пераможцаў ў спаборніцтве — чырвоны снг. Апаачасва яна атрымае 30.000 рублаў для ўсёй

часці па набыццё вучэбных дапаможнікаў і фізкультурынага інвентара, а таксама на арганізацыю мастацкай самадзейнасці. Для індывідуальна прэміравання выдатнікаў часці будзе выдучана 7.000 рублёў. Комсомольская арганізацыя, заняўшая другое месца, атрымае 15.000 рублёў прэміі на культурныя патрэбы і 5.000 рублаў на прэміраванне выдатнікаў баявой вучобы.

НАПЯРЭДАДНІ ПРЫЗЫВА У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

34 ПРЫЗЫУНІКІ ОРШЫ ПРЫДУЦЬ У РСЧА ПІЛОТАМІ

ОРША. Прызыўнікі Аршанскага раёна, рыткуючыся да прызыва, паказваюць узоры прадукцыйнасці працы. Слесар прамывачнага цаха аршанскага дэпо тав. Дзяткоўскі выконвае да 300 проц. нормы. Фрезэршчык механічнага завода тав. Хейфец вытворчыа заданыя выконвае не ніжэй чым на 200 проц. нормы. 250 і больш прапалтаў нормы выпрацоўвае рабочы Ільнякамбіна тав. Шатуа.

34 прызыўнікі горада да дня прызыва атрымліваюць спецыяльнасць п'лотай. Зараз яны паспяхова заканчваюць курс навування ў аэракулоа. Раіваенкамат прыступіў да абста-

лявання прызыўных пунктаў. Яны афармляюцца мастацкімі горада. На пункце прызыўнік зможа атрымаць дапамогу па любую кіравачаю яго пытанню.

ЖЛОБІН. Прызыўнікі машыніст-краванасавец жлобінскага дэпо С. І. Кляпешкі пры кожнай пасядзы значна перавыконвае вагавыя нормы і эканомію паліва. Дзень прызыва ён рыткуюча сустраць новымі вытворчымі дасяжэннямі. Прызыўнікі дэпо ў дні падрыхтоўкі да прызыва рэзка перавыконваюць вытворчыа заданні.

ВАЕННА-ТАКТЫЧНАЯ ІГРА КОМСАМОЛЬЦАЎ І ПРЫЗЫУНІКАЎ

ХОІНІКІ. З вялікім удальмам рыткуюча моладь 1917-1918 гадоў нараджэння да дня прызыва ў РСЧА. Па ўсіх сельсаветах адбылося соды прызыўнікаў, на якіх будучыа байцы бралі на сябе абавязанасць ва гонарам апраўдаць высокае званне воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

ваенна-тактычная ігра комсомольцаў, асобна выдучыў і прызыўнікаў раёна. У ігры прыняла ўдзел звыш 1.000 чалавек. Пасля ігры адбыўся мітынг, на якім выступіў калгаснік-комсомолец тав. Мягі. Ён завіў: «Мы, прызыўнікі, чакаем дня прызыва, як найвышэйшае свята. Да гэтага дня я рыткую 20 варашылаўскіх аэракулоў».



Напярэдадні парада фізкультурынаў ў Менску. НА ЗДЫМКУ: Фізкультурыні Віцебска на рэпетыцыі.

3 ХУТАРОЎ У КАЛГАСНЫЯ ЦЭНТРЫ

ЖЫТКАВІЧЫ. У цэнтры калгаса імя 1 мая, Юрківскага сельсавета, сёлета з'явіліся дзве новыя вуліцы. За кароткі час тут выстраіліся ў рад новыя прасторныя дамы, крытыя гонтам і чарашай. Сюды перасяліліся 26 гаспадарак калгаснікаў з хутароў, якія знаходзіліся за 4-5 і нават 7 км. ад калгаснага цэнтра. Тут жа красуецца новая сталінская школа-дзясцігодка, ёсць калгасны клуб, сельпо. Калгаснікі — былыя хутаране — выказваюць сваё вялікае задаволенне пераасяленнем у калгасны цэнтр: блізка хадзіць на работу, дзецям — блізка ў школу, вечарамі можна наведваць

клуб, прысутнічаць на сходах, занятках, глядзець кіно. Цяга калгаснікаў з хутароў у калгасныя вёскі надзвычайна вялікая. 1.277 гаспадарак па раёну падаў заявы аб сваім жаданні пораслісціа з хутароў у калгасныя цэнтры. У гэтым напрамку па раёну сёлета праведзена значная работа. 30 хутароў сцягнута ў цэнтр калгаса «Другая п'яцігодка», 33 хутары — у калгас «Новае жыццё». Усяго па раёну ўжо сцягнута 480 хутароў. Кожная гаспадарка выдаецца дзяржаўны крыдат, адлюскаюча лес і іншыя будматэрыялы. У раёне п'ладзаваны 2 чарашыныя і 2 цагельныя заводы.

ЗАРУБЯЖОМ

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле афіцыйнага наведання бэланскага міністэрства абароны ад 28 жніўня, актыўнасць мяжэжніаў і ітэрвенту ў зоне ракі Эбро за апошні суткі значна аслабла. Фашысты напелі велізарныя страты, і іх сілы прыметна аслабілі. Змяжняя авіяцыя прадаўжала бомбардыраваць рэспубліканскія пазіцыі.

Рэспубліканскія земітчыкі збілі адзін фашысцкі самалёт, які ўпаў агорнуты полымем. Рэспубліканскія самалёты в поспехах бомбардыравалі і абстрэльвалі з кулямётаў размяшчаны фашыстаў у сектары Вільяльба.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На аэтрамудроўным участку фронта — у сектары ракі Сухар — рэспубліканскія войскі адбілі некалькі начных вылазаў мяжэжніаў і ітэрвенту. Рэспубліканскія прадаўжаюць праасоўвацца ў напрамку на Кастура і Бенжарына (на поўдзень ад Кастура), перарываючы чыгуначную лінію, што звязвае Кастура з Кабеса дэль Буэй. У раёне Кампанарыю (на паўночны захад ад Кастура) 26 рэспубліканскіх самалётаў бомбардыравалі скадзены вайск мяжэжніаў і ітэрвенту, зрабіўшы вялікія спусташанні ў іх радах.

Як адзначае агенства Гаваа, на фронце Леванта — поўнае зашпата. Прычыну гэтага трыба шукаць у аперавых рэспубліканскіх войск на Эбро і ў Этрамудры. Гэтымі аперавымі рэспубліканскія прымусілі мяжэжніаў і ітэрвенту спыніць усякія асробы авалодань рэспубліканскімі абарончымі ліаіямі на фронце Леванта.

ІТАЛІЯНСКІЯ ПАДМАЦАВАННІ ГЕНЕРАЛУ ФРАНКА

ЛОДАН, 28 жніўня. (БЕЛТА). Рыскі карэспандант агенства Брытыш Юнайтэд Прас паведамае, што па нествках, атрыманых ім ад двух вільных замежных дыпламатаў у Рыме, Мусаліні пасылае генералу Франку новыя падмацаванні. Гэтыя дыпламаты падкрэслівалі, што адпраўляючыя падмацаванні, а не замена раней пасланым у Іспанію італьянскім часцям. Размеры гэтых падмацаванняў дакладна невядомы, — піпа карэспандант, — але, па заяве назіральных, італьянскі гарнізон у Лівіі, які складаецца з двух дывізіяў, амаль поўнаасцю перакінут у Іспанію.

СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 28 жніўня. (БЕЛТА). Учора прадаўжаліся перагаворы місіі Рэнсімена з прадстаўнікамі генлейнаўскай партыі. Пры сустрацы саветніка місіі Стопфорда з Кундта і Роше абмяр-савалася пытанне аб правакацыйным звароце генлейнаўскага кіраўніцтва, заклікаючага членаў партыі да ўзброенай «самаабароны», супроць «нападзеныа марсістаў».

Сахратарыят місіі паведамае, што ўсё напярэдня работа Рэнсімена над сабрааным ім матэрыялам у асноўным закончана. На працяг бліжэйшага тыдню Рэнсімен выпрадуе свой «план вырашэння нацыянальнай праблемы ў Чэхаславакіі».

МІТЫНГІ ПРАТЭСТА ВА ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 28 жніўня. (БЕЛТА). Учора французская камуністычная партыя арганізавала тры вялікія мітынгі пратэста супроць спроб парушыць закон аб 40-гадынным рабочым тыдні. На мітынгу ў Монлюсене (дэпартамент Алье) прысутнічала 10.000 чалавек, у Беа'е (дэпартамент Эро) — 3.000 і ў Доле (дэпартамент Жура) — 2.000 чалавек.

У Монлюсене з вялікай прамовай выступіў Жак Дзюкло. Дзюкло падкрэсліў, што хваля пратэстаў супроць атака на закон аб 40-гадынным рабочым тыдні паказвае, што народны фронт быў і астаецца трывалым. Аўтар абінавачвае Даладе у тым, што ён с'казаў оваа нядаўнюю прамоу над найісксам прадстаўнікоў фінансавай алігархы. Па словах Дзюкло, многія радыкальныя лапугаты ў гутарцы з ім выказвалі глыбокае перакананне ў тым, што прамова Даладе была ініспіраваана пэўнымі радыкальнымі коламі.

Баткіры пагразілі Даладе, што калі ён не будзе ім падпарадкавацца, то яны арганізуюць уцеку золата, прымусяць франк палсці ўніз і ўзнімуць з дапамогай друку кампанію ў мэтах стварэння паныі. Перад тварам гэтых пагроз Даладе не змог знайсці ў сабе мужнасці, каб звярнуцца з заклікам да краіны для шапярэджання гэтых страшневых махінацый. Даладе не рапыўся ўспушыць у бой супроць людзей.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Развіваючы контрастнае на паўночным беразе ракі Янцзы, кітайскія войскі пасля заняцця Чыаньшаня і Таіху стварылі непасрэдную пагрозу Аньшуну. Японскія войскі неадлічна ад Сусуна і Хуанмэа знаходзіцца пад пагрозай поўнага акружэння кітайскімі войскамі. 27 жніўня калі Хуанмэа адбыўся жорсткі бой. Японская артылерыя ўвесь дзень безупынку вяла ўмошнены агонь па кітайскіх пазіцыях, размяшчаных на захад ад Хуанмэа. Прадпрынятае кітайскімі войскамі наступленне на паўночным беразе Янцзы было нечаканым для японскага камандавання. Несумненна, яно паслабіць наступленне ў раёне на поўдзень ад Цзюаняна.

На паўднёвым беразе Янцзы другі дзень японцы прадаўжаюць ўмошнены артылерыйскі абстрэл кітайскіх пазіцыяў каля станцыі Шахэ (на поўдзень ад Цзюаняна). Па даных кітайскага ўрада, японцы прабуючы праварваць кітайскія пазіцыі вакол горада Жуўчана, зрабілі новую газавую атаку, атруціўшы значную колькасць кітайскіх салдат.

28 жніўня на рацэ Янцзы кітайская берагавая артылерыя абстрэла 13 японскіх суднаў. Адзін японскі транспарт сур'ёзна пашкоджан і адно невялікае матарнае судно затоплена. Адзначаюцца добрае пападанне снарадаў кітайскай артылерыі.

Японская авіяцыя падвергла рэзную аў бомбардыроўны горад Дзэань (на захад ад возера Полянку). Сярод мірных жыхароў ёсць многа афяр.

РАСКРЫЦЦЕ ГЕРМАНСКАЙ ШПІЕНСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 28 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамае газета «Прагер мітга», чэхаславацкая паліцыйная вышулен цэнтр буйнай шпійенскай фашысцкай арганізацыі ў Судэцкай вобласці, якая з'яўляецца філіялам Гестапа (германскай тайнай паліцыі). З чэрвеня месяца Гестапа было накіравана праз гэту арганізацыю ў розныя пагранічныя раёны Чэхіі і Маравіі 7 тыс. агентаў. Большасць з іх прыбыло з папшартамі розных дзяржаў пад выглядом срабочных, «стурьстаў» і т. п. Главар шпійенскай шпайкі (прозвішча яго не паведамаюцца) — буйны агент Гестапа, бандыт з багатым крымінальным мінулым, удзельнік раду забойстваў.

ЗАГАД № 2572

ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫАТУ АСВЕТЫ БССР

28 жніўня 1938 г. г. М. С. С. У мэтах забеспячэння нармальнай работы школ з новага вучэбнага года, загадаваў:

1. Усім выпускнікам п'енВНУ, настаўніцкім інстытутаў, пелкурсаў і пелкурсаў п'енВНУ, настаўніцкім і вучыцельніц зарэ-ж з'явіцца на работу ў школы, згодна камандзіраванкам НКА і АСЛАНА.
2. Напраўляюць ўсім выпускнікам п'енВНУ, настаўніцкім інстытутаў, пелкурсаў і пелкурсаў, што ў выкладку з'явіліся на работу ў школы, згодна камандзіраванкам НКА і АСЛАНА, яны будзь прыгінтыты да адказнасці згодна існуючага закана.
3. Катэгорычна забароніць загадкама АблгортрайАНА прымаць на работу настаўнікаў, камандзіраваных у іншыя вобласці або раёны. Абавязкова загадкама АблгортрайАНА паведаміць НКА аб не'з'явіўшыхся настаўніках, згодна загадаў НКА.

Народны Камісар Асветы БССР УРАЛАВА.

ГАСТРОЛІ ВІЦЕСКАГА ВІДЛІЗІРНАТРА (Памішні. Валдарырастварта)

30 і 31 жніўня

К. ТРАНЕФ

Новае яравае

Пачатак у 8 г. 30 м веч.

Каса а'ярыце ў 1130 да 8 г. дна і з 530 да 8 г. веч.

ДВАРЖЫЦЬЯ (Парк імя Горскага)

СВЯТА

Музыкальна-аэсцэнтрычнае труп Алішчэў

І вялікая дыржаўная праграма

у 8 г. адна

Пачатак у 8 г.

Святла-рашчывіае ў улоама ДЖАЗА Алішчэў. Пачатак у 8 г. дна Каса — 10 г. рап.

РАЗВАДЗІЦЕ КРОЛІКАЎ!

КАЛГАСЫ, КАЛГАСНІКІ, АДНААСОВНІКІ, РАБОЧЫЯ, СЛУЖАЧЫЯ:

ВЕЛЗАГОТІВЧІННА ПРЫСТУПІЛА ДА ПРОДАЖУ ЖЫВЫХ КРОЛІКАЎ ДЛЯ РАЗВАДЗЕННЯ.

Загатоўчыа пры на кролікавыя шкуркі ПАВЫСІЛІСЯ: да шкурку пародзістага кроліка — 7 руб. 40 кап., да шкурку бяспароднага кроліка — 5 руб. 40 кап.

Адначасова з продажам жыўых кролікаў ПРАВОДЗІЦА КАНТАКТАНЫЯ МАЛАДЫЯКА з выдатнай грашоава аналеса.

Купіць жыўых кролікаў МОЖНА ў ЛЮБЫМ РАЙОННЫМ ЗАГОТІВЧЫМ ПУНКЦЕ ВЕЛЗАГОТІВЧІННА.

БІСКВІТНАЯ ФАБРЫЦА «ВЕЛКАНДЗІЦЕ»

Патрэбны ПАСОВНЫЯ РАБОЧЫЯ ў вытворчасці.

Рабочыя па двару—мужчыны, АХРАНІКІ І ХІМІКІ-ЛАВАРАНТЫ.

Адрас фабрыкі: г. Мелок, вул. Мофра, 127.

МЕНГАЛОУНІВЕРСАТУ патрабуюцца

РАБОЧЫЯ, ПРАДАВАНІ ўсіх селіня, БУХГАЛТАР САКРАТАР-ТАБЕЛІШЧЫК, ПІОБЕРЫ, ГРУЗЧЫКІ.

Звяртацца ў аддзел кадраз — Савецкая 43, граці паварх.

Калектыў супрацоўнікаў Уласлоа НВВ БССР выконвае глыбокае спачуванне сям'ям трагічна агітывічных пры аварыі аўтаматных работнікаў ДДУ-718 — станаўна-адормістра

СМОЛЯРА М. І.

І аддзельна выкананае БЕЯГЕЛЬМАНА С. Л.